

Ба 44484

А. ЗВОНАРЬ

БУДЫ

ГРАНІЦІ


ІІІ



СЛАВА
ЗЛУСТІ
УБІДА
МОЛДА
ІОСІ
1928

В. АЛІКО





5 3-43

۲۰
۴۵۶۲

~~58~~
~~7515~~

Б4ЧЧЧ8Ч

168

АЛЕСЬ ЗВОНАК

~~ар~~
~~5934~~

БУРЫ Ў ГРАНІЦЕ

Вокладка
В. ЛІТКО

Бел. выдзел
1934 г.

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
МЕНСК — 1929



Надрукавана ў друкарні
Беларускага
Дзяржаўнага
Выдавецтва


25.04.2009

Заказ 96.

2.000 экз.

Галоўлітбел 25429.

РАДЗІМЕ



МІНАЮЦЬ ДНІ...

Мінаюць дні...

Мінаюць дні за днямі

І іх прадвесні—

Ранняя зара...

Было:

Палі прагорклі палынамі,

У сівай мгле

Губляўся сіні край.

Дык гэта здань

Мінуўшчыны праклятай

Не затуманіць

Ў заўтрае пуцін

І не спаўе імглою

Сьветлых шляхаў,

Калі калінам

Па шляхах цвісці.

Няхай жыцьцё

Ябвеена змаганьнем.

Яго паводзьдзі—

У стальных руках.

Калі над краем

Залатое ранье,

Дык працы вольнай

Ня спыніць размах...

І на палёх

Савецкай Беларусі

Не парастуць

Па межах бур'яны,

Калі жыцьцё
Вясной залатарусай
Радзіла дні,
Стальныя дні.

Былі часы
Хмялёвага паўстаньня.
Былі часы
І бур, і навальніц...
Да мэты йшлі
Адвагай і змаганьнем:
Ішлі да волі
Поступам стальным.

Цяпер жыцьцё
Журбой не агарнецца,
Бо вышлі мы
На вызначаны шлях...
І вольны край
З дарогі не саб'ецца,
Пакуль паводзьдзі
У стальных руках.

Полацак, 1926 г.

ПЕСНЯ БАДЗЁРАСЬЦІ

Ад канца да канца, ад краю да краю
На бялявых палёх ды вятры гуляюць...

Празьвінеў, прашумеў навальнічны сполах
І разънеслы вятры водгукі па полю...

І ля хат тапалі не раняюць сълёзы,
Ня сумуюць крыжы болей пры дарозе.

Па-другому жывём, па-другому любім
І съпяваем інакш пра каханье любым...

...Край ня ведае больш ні пакут, ні згубы
І цалуе зару ў вішнёвыя губы...

Ах, і сам я другі, ах, і сам інакшы,
Маладосьцю хмяльны, п'ян вясною нашай...

І бадзёрасьць ў душы, бадзёрасьць у целе.
Дзе вы, чорныя дні?—Змоўклі, адзьвінелі...

Маладосьць ты мая, друг мой непакойны!...
Праляціш, празьвініш, як ліхія коні...

Ў кудрах чорных тады срэбра забялее
І агонь у вачох згасьне, пашарэе.

Гэта будзе ці не—знаю ды ня знаю,
А пакуль—хмель і шум неразлучны з намі.

Зазьвіні, зашумі маіх дум вясновасьць!..
Я сягоньня—другі, я сягоньня—новы!..

Смутак, радасьць, жыцьцё поўным кубкам вып'ю
І пачуцьці й душу да астачы выпяю.

...Ад канца да канца, ад краю да краю
Хай гуляюць вятры, хай вятры съпяваюць...

Ды съпяваюць вятры, ды ў барох хваёвых
І у соснах зъвіняць залатыя слова...

Менск. 1927 г.

НА СОЖЫ

Завіліся кудры,
Кудры пацямнеўшыя,
Кудры пацямнеўшыя
Залатога дня...
Зашапталі дзівы
Сполахамі вешнімі,
Зашумелі дзівы
Ў дзікіх зелянях...

Выходзіла ўвечары
Дзеўчына—красуня,
Дзеўчына—вясна
З распушчанай касой...
Білі воды ў бераг,
Як рука па струнах...
Вось ён стары Гомель,
Вось разліўны Сож!..

Я стаяў ў раздум'і,
Нахілішы голаву,
Нахілішы голаву
Ўпартую сваю...
— Сож мой, Сож шырокі мой...
Славу тваю словамі,
Словамі агнёвымі
Поэты апяюць...

...Чэзьлі чоўны птахамі
Ў цеменъ вечаровую,
Голаву ускружвала
Ветравая дрож...

Я стаяў і думаў:
— Скора стануць новымі
І шумлівы Гомель,
І магутны Сож...

Гомель, 1927 г.

ПЕСНЯ

Ці то песня, ці шум, ці то говар лясны?—
Усплываюць і тонуць ізноў галасы...

Гэта сосны шумяць у бялявым бары,
Думы-кросны снуюць да съвітальнай зары...

Да съвітальнай зары ад паўночных ад зор
Дзівы-сосны стаяць як чудоўны дазор.

Паміж сосен срабрыстых гуляе мароз...
Скора землі зазвоняць брыльянтамі рос...

Ах, аб чым? Ах, аб чым гэты шум, гэты съпей?..
Шмат сълядоў і завілін на белай трапе...

Гэта што? Гэта дзе?—Гэта казачны край,
Дзе ад сонца сънягі залатыя гарашы...

Гэта мары, ці думы, ці праўда, ці сон?
І бягуць, і бягуць ночы, дні калясом...

Ахінае зямлю беласьнежны паркаль
І віюцца дарожкі у белую даль...

І віюцца дарожкі, і сосны стаяць..
Гэта быль, гэта край мой, радзіма мая!..

Нешта хвоі шумяць, нешта хвоі пяюць...
Край мой, край,—як аддаць табе радасць сваю?..

Я увесы—для палёў, гарадоў і лясоў.
Гэта праўда—ні казка, ні мары, ні сон...

Аблюблю, абпяю ад канца да канца
Я цябе за гады залатыя жыцьця...

І прайду—і прайду па дарогах тваіх—
Па палёх, гарадох і па пушчах глухіх...

І прайду непаўторна—бы казачнасьць сноў...
Будзе радасьць са мной, будзе шчасьце са мной...

Гэта што? Гэта дзе? Гэта мары ці яў?..
...Ціха сосновы пяюць, ціха сосновы стаяць.

Менск, 1927 г.

ПАМЯЦІ Т. ВОЙКАВА

Ні лішніх слоў,
Ні лішніх дум і мар!..
Затоім злосьць
Кіпучую у сэрцах...
Ядзін...

Другі...
Замоўк жалобны марш—
Вяшчун
Няжданай съмерці.

Ні лішніх слоў,
Ні лішніх дум і мар!..
Схіляем голавы
Перад цяжкою стратай—
Нішто ня зломіць
Волі цвёрды гарт
Мільёнаў
Пролетарыяту.

Хай крыльлем ўзмахвае
Падстрэлены арол!..
Няхай цкуюць,
Хай выюць воўкам ў поўначі
З шалёнай злосьцю,
З накіпам пагроз
Сусьветных банд
Драпежніцкая сволач!

Ім не таптаць
Нагам варожым край,
Ім ня спыніць
У поступе нястрымным

Саветаў край
Ад Менску за Урал,
Саветаў край
Ад Мурману да Крыму!

Настане час,
Настане час расплат,
Настане час
Бязылітаснага гневу!..
Пажарам ўкрыеца
Уся зямля,
Пажарам гневу...

Праймчацца з громам
Гэныя гады
І прыдзе час
Суровае расплаты.
Мы гэты дзень
Прыпомнім вам тады,
Мы вам прыпомнім
Гэтую страту!

Менск, 1927 г.

БА 44/484

* * *

Ах, жыцьцё... Шляхі твае хто зъмерыць?!.
На шляхох часьцей туманаў бель...
Не таму кажу, што ў суме сэрца,
Не таму, што сэрца у журбе.

Але вось... Калыша вецер сосны,
Ў шуме сосен чую любы край.
Зацьвітуць ня гэтакія вёсны,
Зацьвіце ня гэтакая рань.

Не адзін я, знаю, не адзін я
За радзіму ўсю душу аддаў.
Дык таму ў вачох адцьвіўшых, сініх
Столькі суму к дваццаці гадам.

Трэ' было да мэты ўпартая йсьці нам,
Трэ' было адвазе не астыць,
Каб да новай, съветлай будучыні
Пralажыць хваёвыя масты...

І прайшлі адвахна праз завеі,
І спаткалі залатую рань...
Ой, разьвейся, сум, у ветравеях,
Ой, завіся ў радасьць, любы край!..

Менск, 1926 г.

У СЪНЕЖНЕВАЙ ЗДМЕЦІ

Маўчыць прастор... Маўчаць нямая далі...
Ў сънягох прапалі съвежыя съляды.
Барвянасьць лісьцяў ў стынь паасыпалі
Жыцьця майго цвітучыя сады...

Такія белыя бязбрэжныя раўніны!..
Такая звонкая зімовая туга!..
Раскінулася ў шыр мая краіна,
Са шчок бялявасцю змываючы загар.

Імчуся я... Б'юць капытамі коні,
Пазвоńваюць званочкі галасьней...
Панёсься-б так у далечы, ў бясконцасьць,
Забыўся-б у трывожна-чулым съне.

Занадта шмат души перажываньняў,
Занадта струны тонкія ў души,
Каб не маліцца ў пробліскі съвітаньняў
І не клясьці найшоўшы сум цішы...

Чаго таіцца—быў душою хворы,
Чаго маўчаць—хварэю і яшчэ,—
А не сказаў і не скажу, што скора
Пагасыне съвет успыхнуўшых вачэй...

Заўсёды: ўранку, ўночы, на зъмярканыні
Гатоў стаяць на варце нашых дзён,
Гатоў, як акцябронак-галаштанынік,
Пабегчы ў даль, жыцьцю наперагон...

Ступаю цвёрда... Знаю мэту нашу—
Шляхі наперадзе няўхільныя, адны...
І як другія, мэты на дагнаўшы,
Я ня згублю дарогаю штаны...

А калі дужа шмат перажываньяу
І, як струна, нацягнут кожны нэрв,
Хачу імчацца ў дзікім парываньні
Ад меж да меж па роднай старане...

Імчуся я... Храпуць стамлёна коні...
Вакол—сьнягамі вытканая бель.
Яшчэ прабег... Пярэлесак... Сасоньнік...
І спыняць коні свой шалёны бег.

Полацак, 1926 г.

БАЛЯДА ПРА КАМІСАРА

Ў такую пару ня сустрэць чалавека,
У імгле не пачуеш сабачы брэх...
Гуляе, гуляе у полі вецер,
Салому зрываючы з стрэх.

І неба, і далі чарней і чарней
І ворагам—кожны куст...
Хто там стаіць у ляску пры сасьне?
Хто там пільнуе ў ляску?

І цягнуцца чорныя лапы хвой,
Што сталі жывою съянай.
І чорнымі крыльямі над галавой
Узмахвае вецер і нач.

Нішто і адважнасьць у гэткую пору—
Душа халадзее і стынене кроў,
Бо тоіцца ўсюды нявідны вораг
І сполах—што ўперад крок.

І ветры шумяць, нагінаюць бярозы,
Што сталі як волаты ў рад...
Гэй, хто там?
Гэй, хто там
 стаіць пры дарозе?
Ці злыдзень, ці вораг, ці брат?

І страшна наўкола, і пудзіцца конь—
Няпэўна ступае нага...
І коньнік вымае трывожнай рукой
З кабуры халодны наган.

У такую пару, камісар, асьцярожней,
Бо ўсюды—па Менск і Кубань—
Нямала па пушчах, лясох і дарогах
Хаваецца белых банд.

Бо трэба, пакуль яшчэ дзень ня ўстаў,
Пакуль яшчэ нач, чуць съвет
Табе прыскакаць ад пазіцый у штаб
І съпешны даставіць пакет.

...І скача уночы уперад і ўперад
Пад ветравы шум і съвіст
У шынэлі пацёртай, ў шынэлі шэрай
З пазіцый у штаб комуніст...

Хутчэй-бы, хутчэй-бы, хутчэй-бы да мэты?
— Не храпі ты, пужлівы конь?
Гэй, што там?

Гэй, што там?
Мільгнула у цьме там?
Вунь там, у баку, за ракой.

І страшна наўкола, і пудзіцца конь—
Няпэўна ступае нага...
І коньнік съціскае трывожнай рукой
На ўзводзе халодны наган.

І раптам аднекуль з-засады, з-за соснаў
Агонь і раскацісты стрэл...
Съпяшы, камісар, адступаць ужо позна,
Съпяшы, покуль съмерць ня стрэў!..

І шпоры балюча каню ў бакі—
Агні заскакалі ў вачох...
Стрэлы з бакоў, з-за дрэў, з-за ракі,
Адзін апаліў плячо...

Шалёна і дзіка уперад і ўперад
Пад стрэлы, пад ветравы съвіст
У шынэлі, што стала крыаваю з шэрай,
Імчайся у штаб комуніст...

І ўзмылены конь прыскакаў у штаб,
Як зор патухалі агні...
Узмылены конь прыскакаў і стаў
І мёртвым упаў комуніст.

1927 г.

ПРАНЯСУСЯ ШАЛЁНА ПА КРАЮ...

Праняsusя шалёна па краю,
Ябхаджу ўсю раўнінную гладзь!
... У гармонік бярозавы грае
Сінай ноччу срабрыстая мгла...

Лес... Палі... і бясконца раўніны...
Як браты абняліся дубы...
Трэба выцерпець шмат за айчыну,
Каб яе навучыцца любіць.

Стань, прыслушайся, вухам прынікні
На успоены потам дол,
Як жыцьцё б'е кіпучай крыніцай
І уздрыгам стальных гарадоў.

Над палеткамі роднымі вецер
Разъявявае мінуўшчыны здань
І зямлі жытнёвае сэрца
Залатую імклівіць рань.

А ў іmgле на шляхах камянёвых
Гарадоў жалезнай дрож...
Скора, скора праймчыцца век новы -
Па зывілінах старых дарог!

І над краем, калісьці загнаным,
Над краем спрадвечнай журбы,
Новай песняю дзень прагарланіць,
Вітаючи новую быль...

Толькі нач па старому ўзыайдзе
Сыпаць зор залаты авёс,
Ды месяц папасьвіцца выйдзе
На сінюю пашу нябёс.

Полацак, 1926 г.

* * *

Берагам зялёным—
Трысынікі кудравыя,
Трысынікі кудравыя
Над ракой шумяць...
Ці то сэрца ўпоена,
Ап'янела травамі,
Ці то ў сэрцы моладасьць,
А ў душы вясна.

За ракой,
За рэчкаю
Лясы чорнабровыя...
Там лясы,
Ды цёмныя,
Там бязьмежжа — шыр...
Калі радасьць плешчацца —
Ня высееш словамі,
Калі сум закрадзецца —
Ня съцішыць
Душки...

Берагам
За рэчкаю —
Далі,
Далі з ветрамі,
Ветрамі асьвежаны
Далі
І
Жыцьцё.

Над палямі ціхімі
Днямі,
Днямі съветлымі,
Над палямі сумнымі
Ўскаланем жыцьцё...

Край мой, край
Радзімы мой!..—
Лес і гай бярозавы,
Сумнае мінулае
Ветры разъясицу...
Як у дні адважныя,
Ў дні мяцежна-грозныя--
Веру,
Веру шчыра я—
Не агорне сум.

Бо па-над краінаю
Зоры разгарэліся
І ў туманах ўспыхваюць
Водблескі жыцьця...
Бо ня быць-жа ў чэрвені
Сынежневай мяцеліцы,
Калі дні ў пярэстасьці
Новым шалясьця...

Вось таму так хочацца
Абнімацца з ветрамі,
Слухаць,
Як цалуеца
З ветрамі лісьцё...
А ў блакітным заходзе
Водблескамі съветлымі,
Водблескамі съветлымі
Ўспыхвае
Жыцьцё...

Полацак, 1926 г.

* * *

Павольна, спакойна мінаюць гадзіны,
Мінаюць гадзіны, мінаюць гады...
Што была прыгожым, здавалася дзіўным,
Здавалася дзіўным, растала, як дым...

Так раньнем барвяным зара заравая,
Зара заравая зганяе туман
І съветам яскравым зямлю спавіае,
Зямлю спавіае у съветлую рань...

Часіны, часіны... Вясна маладая...
Вясна маладая абноўленых дзён...
Аб нечым варожыць, аб нечым гадае,
Аб нечым гадае пад вокнамі клён...

Нязьведаным новым з сучаснасьці вее.
З сучаснасьці вее інакшая быль,
І шэрае сёньня ў далі сінявее,
У далі сінявее яго небасхіл...

Так сыплюцца лісьці ў празрыстым паветры
У празрыстым паветры ў васенінью стынь,
Каб новай вясною у чэрвені съветлым,
У чэрвені съветлым ізноў зацьвісьці...

Павольна, спакойна мінаюць гадзіны,
Мінаюць гадзіны, праходзяць гады,
І тухне старое, у вечнасьці гіне,
У вечнасьці гіне, каб стаць маладым.

Полацак, 1926 г.

УСТУП ДА НЕНАГІСАННЯЙ ПОЭМЫ

Асеньні холад, стынь і бездарожжа...
Ісьці ці стаць?
Больш ня дрыжэць халоднай жніўнай дрожжу
Лістам...

Вакол і скроль туман і дождж і слота,
Як шызы дым,
І асыпаюць лісьцяў пазалоту
Сады.

О, вобраз восені! О, вобраз адцвітаньня!
Үстрывож і згінь.
Пакінь пакутнасьць ранняга згараньня
Другім.

Я іду і хмуры й задуменны
Са скарбам дум...
Узмахвай крыльлем, вецер мой асеньні
Сей шум!

Ускалані душу ў такую пору
Пачуцьцяў бунт,
Як навальніцай буйныя віхоры
Вярбу.

І ў новы дзень, ў аранжавым адзеніні,
Што паўстае,
Развеў дашчэнту хворыя відзеніні
Мае.

Яны ўстаюць і чорнай чарадою
Ідуць, ідуць...
І ніці прошлага з забытага спакою
Прадуць...

Лістапад, 1927 г.

ПОЛАЧЧЫНЕ

1

Хваля за хваляй, над хвалямі ветры
Ласкава срэбрацца воды Дзьвіны...
Дні залатыя з усьмешкаю ветлай!..
Дні прадвесеньня, ціхія дні!..

Хвалі празрыстыя. Жвір на адмелях.
Сонца ружовы усход і заход...
Хвалі калісъці крыўёй чырванелі.
Край руйнаваўся з году у год.

Ворагі злосныя, хцівыя ворагі—
Царскай Расії чыноўнічы люд
Усё асьмяялі, што родна і дорага,
З роднай зрабілі чужую зямлю.

Кляштары, цэрквы, крыжы златарогія,
Звон багамольны, набожны трывон.
Была Расія царквой ды вастрогамі
З ўсходу на захад, з паўдня на паўноч.

Роднае, блізкае з гразьзю зъмяшалі,
Усё дарагое рабілі чужым.
Край беларускі ня раз руйнавалі,
Множылі вогнішчы, турмы, крыжы.

Было, ды няма, засталіся ўспаміны.
Было, ды ня будзе. Змоўк рогат завей.
Мінуўшчыне сёньня спраўляем памінкі,
Трывон багамольны змаўкае навек.

У сініе сёньня, ў съветлае заўтра,
Нязнанаю радасцю ўкрыем зямлю.
Дарэмна падчас яшчэ воража цяўкае
„Чиновный, былога величия люд“.

Падчас „господа“ яшчэ цешаць надзеі,
„Руси православной“ ім съніцца пара...
Дарэмна!.. Сягоныя жыцьцём ружавее
Вякамі загнаны, заплаканы край.

У сіняе сёньня, ў лілёвае раньне
Савецкай радзімы вітаем зару.
Сягоныя на новых шляхох палачане,
Сягоныя на новых шляхох Беларусь.

Полацак. 1926 г.

2

Дзьвіна, Дзьвіна!..
Люблю ў імgle вячэрний
Павольны ўсплёск
Тваіх вясёлых вод!..
На берагох
Зялёнашумны чэрвень
З табой шапоча роснаю травой...

Дзьвіна, Дзьвіна!..
У берагох вякамі
Шумелі воды ўвосень і вясной
І скроль
Лясы шумелі берагамі,
Кідалі цені ў жвірыстае дно...

І з году ў год—
Дажджы і непагоды...
Мутнелі хвалі і
Мялелà дно.
У нябыцьцё ішлі ліхія годы
Шумелі глуха ветры над Дзьвіной...

Было тады—
Насіў пракляцьці вецер
І ў пацёмках доўга край блудзіў.
Было—
Ү гады ліхога ліхалецьця
Адрокся бацькаўшчыны
Не адзін...

Стаю, стаю...
Гляджу з высокай кручы
І над вадой.
Туманы съцелюць стынь...
Эх, зірк ускіны!.. Такога ўзмаху рукі—
Пralожаць ў даль ня гэткія масты!..

Шуміць вада...
Ў імgle сінене чэрвень...
Губляе золата
Ў раку заход...
Дзьвіна, Дзьвіна!..
Люблю ў імgle вячэрний
Павольны ўсплёск
Тваіх халодных вод!..

Полацак, 1926 г.

ЛДЗЬВІНЕЎШАЕ

Заўважаю з сумам: час праходзіць,
Я бліжэй шточасна к сінім берагам...
Можа скажуць скора,
Можа скажуць—годзе!
Можа я напомню
Сам аб гэтым вам.

Сёньня-ж я спакойны, як ніколі.
Ня крычу ў трывозе, як крычаў парой,
І ня точыць сэрца,
І ня точыць болем,
І ў жылах болей
Ня бунтуе кроў...

Гляну я навокал зрокам ясным:
Ня шуміць зімой скаваная Дзьвіна...
І ня трэба хмелю,
І ня трэба „шчасьця“—
Можа яго кубак
Выпіты да дна...

Неяк сёньня радасна і дзіўна...
Весела ступаю ўпругаю нагой...
Ня шумяць прасторы,
Ня шуміць Надзвін'не,
Толькі звоняць бомбы
У срэбраных съягох...

*

Ёсьць такое слова дарагое,
Я яго сягоныя ўспомніў, як праз сон,
Што бяз хмелю хмеліць,
Што кружыць галовы
І што паліць ў сэрцы
І ў крыві агонь...

Мне яго сказала палачанка,
Калі дні шумелі цьвеценью садоў,
Чорнымі брывамі,
Чорнымі вачамі,
Апаліўши сэрца,
Запаліўши кроў...

*

...Гэта ўсё мінула—больш ня прыдзе.
Дзе ступалі ногі—пад сънегам трава...
Можа троху сумна,
Можа троху ў крыўдзе,
Можа больш ня хочу
Ү съвеце вандраваць...

Менскі—ўчора, сёньня—палачанін...
Мне адна радзіма—край савецкі мой.
Краю мой блявы,
Краю мой кахраны,
З хмурнаю усьмешкай
Прыдарожных хвой!..

І чаму так радасна і дзіўна?
Быццам-бы трывогі шумна праплылі...
І стаю ў раздум'і,

стаю адзін я...
А зямля сънягамі
Белымі пыліць...

Полацак. 1927 г.

*

Ня шуміць, ня грае, не съпявае
На зямлі маёй пусты прастор...
Восень! Восень! Хмурная такая
Асыпае золата лістоў...

І бярозы ўжо ліствой ня звоняць,
На дубровах—колер пазалот...
Сталі мы сталей і задумёньней
І задарам ня кідаем слоў...

Дзесь далёка ўсхліпвае гармонік,
Гукі моўкнуць, тонуць у імgle.
Мы яшчэ ня скора адгамонім
І сънягі не пазаносяць сълед...

Плачуць ветры... Плачуць на расстаньні,—
Каго радасьць, каго сум спаўе...
Ўчора стрэўся з мілай палаchanкай—
Дзе вы, вочы, чорныя мае?..

Многа, многа шчырых слоў і песень.
Прапяе ад сэрца маладосьць—
Каб жыцьцё цывіло як ўвесну цвецень,
Каб жыцьцё у радасьць завілось...

Мы сягоньня ўсе у падарожы,
Ў падарожы мы на многа год—
Многа дзён, як дзеўчына, прыгожых,
Многа дзён з журбою непагод...


Съвішчуць ветры, съвішчуць непагодай,
Адзьвінелі говарам дуброў...
Так мінаюць моладасьці годы,
Спакайней цячэ у жылах кроў...

Ня шуміць, ня звоніць, не съпывае
На зямлі маёй пусты прастор.
Восень! Восень! Хмурая такая
Дысыпае золата лістоў...

Полацак, 1926 г.



БУРЫ Ў ГРАНІЦЕ



* * *

Усё дарую і сябру і ворагу
І скандаліць ня буду больш.
Вось іду я па смугламу гораду,
Разважаючы сам з сабой.

Бурштынэе над горадам неба,
Сее ў вуліцы шызую муць...
— Вы скажэце мне, гэткую небыль
Сёння быльлю так праста завуць!

Вось на гэтай-жа самай панэлі,
Што пратоптана сотняю год,
Так нядаўна яшчэ мы зьевінелі—
Абшарпаная бойкая голь...

Не хачу я такіх успамінаў!—
Комам ў памяці тая пара,
Калі з голаду жралі каніну,
Ці зусім ня было чаго жраць...

Як успомню ахутвала горач,
Налівалася злосцю душа
На прадажную сътую сволач
У пагонах і капялюшах.

Тых гадоў съцёрты гострыя грані
І затоптаны часам съяды...
Разъмятайся барвоваю ранню
Гэта спадчына ў прах і дым!

А сягоныя паказваюць пальцам:
Як ні як, гавораць,—поэт...
У манішцы брыдзеш па асфальце—
Пад манішкай—учорашні шкет.

Кіпень слоў, што з души пральлюцца,
Узбурае яў, а ня сны...
Загартоўвай мяне, рэволюцыя,
Я з пялёнак—твой сын!

1-XI—27 г.
г. Менск.

БУРЫ Ў ГРАНІЦЕ

Засунуўшы рукі
глыбока ў кішэні,
Іду па панэлі,
іду і мару...
А горад съціснуў
гранітавай жменяй
і вуліцы
і мяне... з акулярамі.

Тры клячы з натугай
цягнуць конку,
Вытрасаючы з пасажыраў
дух і душы...
Побач аўтомобілі
ў разьбегу гонкім
Сьвісткамі рэзкімі
вушки глушаць.

Я йду па панэлі,
іду і мару,
Як марыць юнак,
да пят закаханы.
На вуліцы гэтая
прыйсьця трамваю
Як нейкага Мэсію
чакаю...

...Засунуўшы рукі
глыбока ў кішэні,
Іду па панэлі
павольнай хадою.

У гэным імкненъні,
у гэным мігценъні
Здаецца і я
паташу ў залавою...
О горад, мой горад!
Такою парою
Устаеш ты у змроку,
як волат гранітны.
Цябе абкрычаў толькі
Александровіч,
Дудар дапамог яму
у гэтым між іншым...

Душу сваю я
прапыліў гэтым пылам
і слых свой сьвідрую
шумам панэльным.
Як многа гадоў
прад табою праплыла,
Як многа назыклых гадзін
празьвінела!..

Гады за гадамі
цягнуліся ніцьцю
Ўсё так-жа павольна
і так-жа звычайна,
Пакуль ня ўздымаліся
буры ў граніце
З протэстам,
з натоўпамі,
з крыкам адчайным.

і з гулам і громам,
жывой навальніцай,
Як хвалі, ўставалі
людзкія грамады...
...і буры сьціхалі,
буры ў граніце,

Каб вынікнуць нанаў
з маланкай,
з грамамі.

Я гэтае бачыў
мурзаты, бяздомны,
Я гэтае бачыў
са спалохам ў вочах,
Я гэтае помню,
як некалі помніў,
З жахлівасцю дзікай
у вочах воўчых,

Як доўга няnavісьць
расла ня дарам,
Каб выліцца разам
навалаю бурнай,
Як біліся песьні
ў граніт і мармур,
Як веялі съцягі
над горадам хмурным,

Як ў шэрым граніце
інакшыя буры
Шумелі
дзесяткамі тысяч глотак,
Як горад
бровы жалезнія хмурыў
Вачыма вакон
недаўменна хлопаў...

Пасыля,
жалезнім асыпаны градам,
З усіх бакоў
неаднойчы абстрэлены,
Грознай гранітнаю
ўстаў грамадаю
Горад,
новымі днямі сустрэчаны.

...Засунуўшы рукі
глыбока ў кішэні,
Іду па панэлі,
іду, ці так стаю...
Такія авансныя
ў мяне лятуценъні—
Усе дарогі вядуць...
к рэдактару...

Іду і мару:
Як мала рэдакцый,—
Хоць вершаў лішкі
на плот налеплівай...
Іду,
а душы маёй комфракцыя
Дбурана
натоўпам абнэпленым...

Я злую,
я гатоў крыкнуць:
Ад рэволюцыі нашай
прэч хамелеонаў!
Мне часамі
і крыўдна і прыкра
Ужываца з імі
ў сягоньнім.

Ад дзеда
 дух горды я здолеў данесьці,
Ад бацькі—
да гэтых усіх няnavісьць...
Таму і цяпер
зъярынае нешта
Вырываецца
з глыбі душы часамі.

...Наморшчыўшы лоб,
іду па панэлі.
Зусім адчуваю
сябе самотным...

і раптам:

аднекуль арава піонэраў,
Град галасоў,
грохат глотак...

Я ўвесь—усьмешка.

Я ўвесь—захапленьне.
Такое магло
ня кожнаму съніцца...

Гэтае

юнае

пакаленне—

Вось яна—
новая бура ў граніце!

БЯСПРЫТУЛЬНАМУ

НАКО

— Што з табою, любы? Што з табой, смугліявы?
Сылёзы, як каралі, роніш на асфальт...
На панэлі пыльнай я такі-ж гулявы.
Спазнаваў вось так-жа і жыцьцё і фальш...

— Што-ж ты, мой харошы, ды патух вачамі?
Што-ж ты, мой мурзаты, съвістам ня зьвініш?
Ці прыстаў туляцца пад вуглом начамі,
Аб жыцьці інакшым съніць трывожна сны?

...Сытыя праходзяць, у ваччу—уцеха...
Ты съціскаеш зубы і у вочах злосцьць...
Дзе-ж ты, мой каханы, развучыўся съмеху?
Дзе-ж ты, мой смугліявы, страціў весялосць?

...Вось і я так вырас сярод вуліц шумных,
Вось і я ня лепей спазнаваў жыцьцё...
Ад таго так крыўдна, ад таго так сумна,
Калі ўбачыў смутак у тваіх вачох...

Не глядзі з дакорам, адцвітання веснік!..
Гэта прамінецца—будзеш ты другім...
Будзе съмех і радасць, будзе съмех і песні,
Будзе меней гора, будзе менш тугі...

Без сваіх, бяз дому вулічнаю ценьню
Ты пакінеш хутка дзень іnoch блукаць...
Босымі нагамі шліфаваць каменьне,
Без пары, бяз часу сэрцам астываць...

Ня сумуй, мой дружы, ня сумуй, каханы!..
Не тай ты крыўды, не тай ў грудзёх!
Мы гэта скасуем, мы загоім раны,
Што жыцьцё прынесла ад мінульых дзён...

Менск, 1927 г.

НАКОНТ ГОРАДУ

| Горад!

Пратры ліхтаровыя вочы!
Вочы ў сто дваццаць вольт.
Я сягоныя нястрымана хочу
Разгадаць сон таемны твой.

О, міганьне электрычных зорак!
Нязъліноныя іх агні...
Адчуваю, што стану скора
Самы урбанісцейшы урбаніст.

І ў каменныя трубы-вушки
Буду песенны звон насыпаць.
Тваім подыхам прапахшыя души
Будуць слухаць слоў вадаспад.

Мне больш уласцівы настрой лірычны
І спляценье цвітучых надзей,
Чым пяяньне пра дым фабрычны,
Які—я ня знаю адкуль ідзе...

Ёсьць такія:

бачыў ня бачыў—
Выдумаў медна-сталёва-чыгуны верш
І ні ў голаў, што дапатопныя клячи
Праз сталіцу конку цягаюць цяпер...

Я канечна абуран:

Індустрыя!
Александровічу-б яе абгімніваць!
Але дні над горадам другія
Узмахваюць крыламі арлінымі...

І сэрца, як мячык „Рэзынатрэсту“,
Скача ад радасьці перамогі...
Жыцьцё—аутобус дваццаціпяцімесны,
Як я, давязе пасажыра такога.

Вуліц запыленых мая калыска
Выгадавала з галадранцаў поэта.
Мабыць ад таго так зусім блізка
Нязвычайная звычайнасць гэта.

Хай прабачацца мне парадоксы,
Гэта, ведаеце,—лішак шчырасьці.
Як ні як, а вось тут давялося
Гадавацца, расьці і... вырасьці.

Нават стыль мой, заўсёды гладкі,
Гэтакім стаў шуршавым.
Дрэнная футурыстычная павадка:
Картавіць, хоць не картавы.

Паспрабуй па-шукайлаўску не раскрычыся,
Калі глушаць аўтомобільным сывістам.
Чорт вазьмі!

Каб чалавекам ня лічыўся,
Напэўнае-б стаў
беларускім футурыстам...

Горад, авеяны бурамі рэволюцый!
Абграхочаны ўвесь тваім гулам.
Я мару аб тым, што сальлюцца
Шопат поля з грохатам вуліц.

Гэта—калі выправіць з гораду
Гэтакую трактаравую араву...
Прасьпівае і весела й молада
Нячуваны съпей за гарамі...

Сённяня-ж верш мой як ты нязграбны,
Толькі шумам сумятлівым поўны...
Чорны вечар закінуў граблі
І зграбае хмурынкі ў копны...

Працягаўся як вуліцын сын бяздомным я:—
Аказваецца, многа такога народу,
Што стаіць і думае:
 якому коміну
Якую выдумаць оду.

Гэтакія поэцішкі і поэцёнкі—
Насмарк вершатворыі ўсепоэтавай...
Нос разаб'еш у вершапацёмках,
Калі пройдзеш па палёх газэтавых.

...Горад!
Авеяны гулам рэволюцый!
Ахрышчаны агнём пажаравым.
Скора ўсе гарызонты зальлюцца
Новай эпохі зарывам.

Менск, 1928 г.

СПОВЕДЗЬ

Не гаварыце мне,
Што годы маладыя
І творчы пал,
І чары юных кроз
Я апрануў
Асеньня-шызым дымам
І як ахвяру
Упадніцтву прынёс.

І што аплакваю
„Есенінскай ўдавою“
Свой кожны крок
І маладосьць сваю...
...Кружыся, бура,
Ды над галавою,
Парывам ўскружвай
Галаву маю!

Ну вось я сам:—
Ад галавы да пятак
З запасам слоў
Гарачых і прастых.
Стаю ў цяні,
Дзе восенскія шаты
Губляюць кроплямі
Пажоўклыя лісты.

Адзін стаю
Пахмураны і злосны...
Лістамі брызгаюць
Пажоўклыя ~~лісты~~...^{Са}...

І хочацца абняць
Харошага кагосьці
І марыць паесенінску—у дым...

І простым быць,
І простым і харошым
І тры маршчынкі
Згладзіць між брывей;
Каб не завяць,
Да цьвету не даросшы,
Каб не загінуць
Ў рокаце завей...

Ну як сказаць вам?
Як вам растлумачыць?
Што рад
І словам кожным,
І радком,
За тое, што узгадавала маці,
На вуліцу пусьціўши басяком...

Суворы час!
Суворая сапраўднасьць!
І дні мурзатыя
Дзіцячае вясны...
На практицы пазнаў
І праўду
І няпраўду,
Жывот пусты,
Падзёртыя штаны.

І хоць ня раз
Хадзіў з разьбітай мордай,
Ў грудзёх хаваючы
І злосцьць,
І боль...
Прышоў да вас
Узбураны і горды,
Хоць быў—
Апошнейшая голь...

Цяпер мне съмешна,
Што на мне манішка
І што знадворку
Я зусім ня той...
Ў душы затое—
Навальніц ня зьнішчыць—
Шукаю дзесяці страchanы спакой...

Дык вось гуляў
Басотай па завулках,
Ды іскаркамі ў пыл
Раскідваў съмех...

•
•
Таму, хто у жыцьці
Прайшоў скрэзъ грукат гулкі,
Ня трэба ставіць на дарозе вех!..

І вось таму,
Што пылам ад панэляў
Прасочана да дна уся душа,
Іду пахмурны,
Духам палымнею,
Вызвонъваючы съпевам
Кожны шаг.

І калі нач
На лоб насуне шапку
І блісьне зорамі
З-пад сінявы брывей,
Я так люблю
Ў завулках цёмных шляща—
Брадзяжы дух
Ад прадзедаў жыве...

На тонкай нітачцы
Гушкацца будзе месяц,
З такой усьмешкаю,
Як выпіўшы поэт..

Ўсплыве мотыў
Забытай песні дзесяці,
Дзяўчына песню
Дзесяці запяе...

Съпявай, дзяўчына,
Песню аб каханым!—
Каханы прыдзе—
Юны і дурны...
Съпявай!
Я пастаю хвілінку за парканам.
Паслушаю
І зьнікну ў туманы.

Пад небам нашым
Сіня раўніны,
Пад небам нашым—
Ў сонцы гарады...
Дык хто-ж сказаў,
Што я іду адзіны,
Іду—
І сам ня ведаю куды?

Я йду,
Пасьвістваю,
Я знаю мэту нашу—
Шляхі наперадзе няўхільныя, адны,
І, як другія,
„Мэты не дагнаўшы,
Я ня згублю дарогаю штаны“...

І,—як падчас,
Так званыя поэты,
З „юнацтва збанам“
І з „кілішкам кроў“,—
Ня буду я
З трагікомічным жэстам
Абмочваць вершык кожны
Морам сълёз.

Праскача час,
Праплача навальніца
І стане менш гарэзаў маладых...
Юнацтва хмель
Як мара атасьніцца
І разъягутца сябры—
Хто куды...

Таму іду
З затоенаю думай
Ды у раздум'і
Злосна моршчу лоб.
Мне трошку шкода,
Што так многа думаў
І многа так
Патраціў съвежых слоў.

Я-ж гавару,
Што зъдзейсьніліся крозы—
Зямля мая,
Красуняю красуй!
Начорта-ж ёй
Кляшторнаўскія сълёзы
І пад Есеніна
Фальшывы сум?

Прышоў да вас я
Ціхі й задуменны,
Каб разам высьпяваць
Душу сваю да дна
І съпевамі маліцца ў захапленьні
Нябачаным ідучым дням.

А вы сказали:
„Не згарэў, а стыне
І думае другіх за нос вадзіць“ ...
А я кажу:
— Імкненъні не астынуць,
Як ня суцішыцца
Няспынны бег гадзін...

Не, дарагія,
Гэта вы няправы.
Хоць лаеце падчас—
І верыш і ня верыш...
Пад музыку,
Пад гром
Гадзін і дзён аравы
Я напішу
Ха-р-р-р-о-шы верш!

30-IX—1927 г.
Менск.

ВУЗАВЕЦ

Як скрыпка разьбітая,
вецер зъвініць
Такую
сумотную песнью
І веяў сярдзітых,
як хваль грабяні,
Ўздымае
ў раўнінах сънежных.

Тры дні
і трывночы
паходам ішлі.
Праз гэтую
дзікую съцюжу.
І стромкія сосны
рукамі галін
Абнялі-б, здаецца,
як дружа...

І грознай шчацінай
тырчэлі штыкі,
Ў бяздоннае
гледзячы неба...
...Цяпер і на ўспомніш
часінаў такіх
І гэтую
быль і небыль.

Ішлі бязупынна,
стамлённыя йшлі
І, съціснуўшы зубы,
маўчалі.

Змора...

І голад з ног валіў
На кожным
кароткім прывале.

Мы разам былі,
у паходзе, у баю
ішлі

балатамі,
лясамі...
І зорны дазор
трымаў караул
У высі марознай
над намі...

Ішлі бязупынна,
упарта ішлі,
Бо трэба было
не спазніцца.

За намі—
бялелі сънягамі палі,
Прад намі—
агнёвасьць пазіцый.

І разам былі мы—
таварыш і я
Ў агні
баявых перастрэлак.

І руку яго
съціскала мая,
Калі
першы бой сустрэлі.

І мы разьвіталіся...
Цёмнай съянай
Пушча стаяла
і пела,
Ды глуха шумела
зімовая нач,

Ды жудасна
сосны рыпелі...

Было гэта:—
трупамі слалі доль,
Таварышаў трацілі
слайных,
Каб зыліць у адзінае
тысячы воль,
Агнём рэволюцый
расплаўленых...

...Профэсар на кафэдры—
слоў каскад,—
Розумай сотня—
у лейцах.
Галоў лахматых
за радам рад,
Глытаюць
словы лекцыі.

Другі манатоніць—
хацеў-бы сказаць:
„Профэсар,
з кафэдры зълезьце!
Прамоваю Вашаю—
не заняць
Ў галовах
пустыя месцы...

Вас слухаюць сотні—
як я такіх,
Глытаючы прагна
словы—
Запоўніць кожны
гэтакі міг
Прабелы
у нашых галовах...

Канечна,
Вы чулым былі-б больш,
Калі-б
давялося зьведаць,
Пустых жыватоў
галодную боль
—
дваццаць рублёў стыпэндыі...

Мы ў захапленыні
Ваша калі
Ўплывае ў клясу
кузава
І кожнае слова
рад лавіць
Рабочы—
салдат—
вузавец“...

Вучобы упартай
чатыры гады
І вузавец—
век „на вакацыях“...
Рэспубліцы трэ‘
больш паветра й вады,
Высокая
ква-лі-фі-ка-цыя.

Съпешаў такіх
патрабуе край.—
Савецкага съпешца,
дзе знайсьці?
На нашай будоўлі—
на горла прац,
Шырокое поле
дзейнасьці.

Калісьці вучыліся
перамагаць,

Вучымся жыць
зараз,
Вучымся
як жыцьцё будаваць
і як адбіваць
удары.

Узброены з ног
і да галавы
Прамудрасьцю ведаў
строгай.
Мы съмела ідзём—
бачылі вы?
Аравай такой
і ўногу.

Мы з бою бярэм
кожны дзень,
Таксама
і ў гэтых съценах
І кожны амаль
што сёньня студэнт—
Знае жыцьцю
цэну.

Я лекцыю слухаў,
наморшчыўши лоб,
У слуханьні гэтым—
увесь я.
Бурным струменем
сваіх-жа слоў
Зусім захапіўся
профэсар...

Званок.
Перапынак.
Гоман і крык...
і раптам:—
„Здароў, Алесю!..“

Я стаў.

Я зъдзівіўся.

Я рот раскрыў.

Пытальнікам стаў

увесь я.

Таварыш мой даўні

са мной ізноў.

...На лекцыі больш

не пашлі мы...

Ўсплылі успаміны

забытых днёў

і грозныя тыя

хвіліны.

і ў словах гарачых—

сярдзіты прыбой:—

Мінулыя годы

паўсталі:

Разам ішлі мы

у першы бой,

Разам начамі

скакалі.

Дзялілі скарынку адну

папалам

і радасць дзялілі

і гора

Тады, як крывёю

дымела зямля,

Як кідаўся зъверам

вораг.

У словах у нашых

адна за другой

Забытага хвалі

уставалі,

Прыбоем у душы—

граніт берагоў—

Сярдзітаю білі

навалай...

Зноў руку яго
съціскала мая,
Пад іншым спаткаліся
сонцам.
Праўгасавец ён,
пэдфакавец я—
Ізноў
на адным фронце...

Менск, 1928 г.

ПРА СЯБЕ

Часта, часта мне сябры гавораць:

— Любы мой, ты так не вар'яцей!..

— Ёсьць на съвеце і туга і горач!..

— І падумаць ёсьць над чым часьцей!..

І цяпер гавораць неаднойчы:

— Ня шумі ты гэтак, ня крычы!..

— Радасьць буйную тваю праглынуць ночы!..

— Съвет вачэй пагасьне уначы!..

І яшчэ сказалі мне учора:

— Ты фальшивіш ў песнях, дарагі!..

Ну й няхай, няхай сабе гавораць—

Быў і ёсьць і буду я другім.

Падыму я голаву высока,

Хіба толькі съвісну у адказ—

Вам знаёмы шолахі асокі,

Мне знаём ахрыплых вуліц сказ.

Я-ж ня так, як многія, з паклонам

Ад палёў на вуліцу прышоў

З палявых аквечаных улоньняў,

З задуменай песняю лясоў...

Знаю я даўно і вы таксама:

Гулкім стукам кованых падкоў

Над цвітуча-ціхімі палямі

Скача, скача ўгрунь жалезны конь.

Мне таму і радасьней і бліжай

Грубых слоў гранітавая грань

Ціхай песні палявых зацішшаў,

Аднатоннай песні дудара...

І таму, хто скажа мне аб фальши,
Што я стаў ня гэткім шчырым больш,
Разаб'ю я морду на асфальце,
Затаіўши ў сэрцы крыўды боль.

Менск, 19-V—27 г.

* * *

Хмуры такі і суровы я
Вуліцай шумнай іду...
Мары мае, ясназорыя,—
Сполахі ўзбуджаных дум!

Быццам кагосьці шукаю,
Быццам пакінуты кім.
Можа яе напаткаю
Ў гэтым натоўпе людзкім.

Зорыцца бляскамі вуліца,
Людзі спяшацца кудысь...
Ў гэтакім шуме забудуцца
Ціхай любімай съяды...

Што-ж на панэлі запыленай
Ўздумаў яе я шукаць?
Думы мае белакрылыя,
Годзе вам, годзе блукаць!

Я-ж ня шукацьму спакою
Там, дзе імкненъне і рух...
Хоць і знайду—не такою
Будзе мой страчаны друг.

Вось і спахмурны й суровы я
Вуліцай шумнай іду...
Мары мае ясназорыя,—
Сполахі ўзбуджаных дум!

* * *

Яснае такое,
Яснае такое,
Яснае такое
Неба...
Ня шукацьму долі,
Ня шукаць спакою,
Ня шукаць спакою
Нейдзе...

Адшумелі буры,
Адзьвінелі ў соснах,
Адсьпявалі песыні
Съцюжы...
І другія песыні,
І другія вёсны...
І квітнеюць вёсны
Ружай...

Журавамі ў вырай,
Журавамі ў далеч
Ой, ляціце з шумам
Годы!..
Так шумяць паводкай,
Калі сонца паліць,
Так шумяць паводкай
Воды...

Сэрца маё, сэрца!..
Радасьць мая, радасьцы!..—
Расчынью душы я
Дзверы...


Навальнічнай хмар'ю,
Навальнічным градам
Ня спыніць імкненъне
Ўперад...

Гэтак шмат жаданъняў,
Гэтак шмат імкненъняў,
Гэтак многа съвету,
Сонца!..

Гэты съпей ад сэрца
І ад дум вясенъніх,
Гэты съпей ад сэрца
Комсамольца...

Ой, шумеце, вёсны!..
Ой, зывінцы, годы!..
Ой, съпявайце гымны
Маладосьці!..
Бо праймчыцца радасьць!
Як вясною воды,
Бо міне юнацтва
Госьцем...

Менск, 1927 г.



ПРА НАС



НАКОНТ ПОЭЗІІ

Ад рыфмы да рыфмы—
далёкі шлях
у пушчах
поэтавых лірык...
З усіх канцавосьсяў
апета зямля
і ўгору,
і ўдоўжкі,
і ўшыркі.
І вот:
як ніяк не магу зразумець:
Няма чалавекам—
сьпявакаў?
Што пішуць лісты
так на аркуша чвэрць.
У рыфму
лісты да сабакі...
Сабакам, канечна
ня пройдзен „лікбез“—
Няма й за людзьмі
адбою!
Дый што перапісвацца
так сабе
З усякай
жывёлай такою!
Час наш суровы!
Дык хто гэта там
Пілікае
тоненъка гэтак?
Я я хочу першым
убачыць сам

Здаровага такога поэта!
І голас каб быў
 ня піск, а гром,
Песенны гром,
 бязумоўна.
Душу ахапіў каб
 да пятак суздром,
Ягнём завірухі
 слоўнай...
Вы помніце годы?
 Бяз вершаў жылі!
Бяз вершаў,
 бяз дому,
 бяз хлеба!
І сэрцы надзеямі
 слаўна цвілі.
І вочы—
 сінявасьцю неба...
Ноч...
 Цішыня...
 У акопах ляжыш...
І вочы—
 павоўчаму съвецяцца,
І зорка ў высях
 так ціха дрыжыць,
І месяц
 у гаі павесіўся...
А там, на узълесьсі
 гарцуе улан,
Ружэйным асьвістаны
 съвістам...
І так недалёка
 варожы стан,
І съмерць
 так часамі блізка...
Праз поле,
 праз пушчы
 праходзілі так,

Ў адзіным
 нястрымным імкненъні.
Ў агнёвай агонії
 слаўных атак
Краіне нясьлі
 вызваленъне...
Так коньнікам грозным
 прамчаліся ўскач
Мяцежныя
 гэтыя годы...
... і горна—
 калі габінетны рыфмач
На гэта
 складае пародыі.
Наперад ідзеш—
 не паглядвай назад!..
Калі-ж толькі так—
 падробішся?—
Я першы
 вершам адкрыю залп
Па ўсякай
 такой дробязі!..

Зацьвіці жыцьцё, бы ўвесну поле!
Заблішчы агнямі у ваччу!...
Жыць хачу сягоńня, як ніколі,
Як ніколі, сёньня жыць хачу!

Ү гэтым съвеце радасьці бяз меры,
Ү гэтым съвеце хмелю без канца.
Трэба толькі ў сілу сваю вέрыць,—
Буйна ўзбрывгаць ўзбрывгамі жыцьця.

Будучыня ўжо й ня так далёка,
Хоць і многа нам яшчэ шагаць.
Спатыкнуща, зьбіцца вельмі лёгка—
Паспрабуй тады на ногі ўстаць?!

Наш будынак 'шчэ не дабудован—
Трэба тысячи, мільёны трэба сіл,
Каб грамадай тысячагаловай
Сыцерці сълед пакінутых магіл.

І ня час з пачуцьцямі насіцца
І ня бачыць далей за свой нос,
Калі йначай ўспыхваюць зарніцы
Над савецкай нашай стараной.

Сёньня трэба неяк падругому
Паміраць і жыць, любіць і пець...
Нашай сіле,—маю маладому,—
Трэба дзён квітнеючую цвець.

Калі кроў у жылах б'еца хваляй,
Калі сіла б'е праз берагі,
Непатрэбна песньяў паахавальныхных,
Безнадзейна-цихае тугі.

Бо наш мур яшчэ не дабудован!—
Трэба тысячи, мільёны трэба сіл,
Каб грамадай тысячагаловай
Сыцерці сълед пакінутых магіл.

Менск, 1927 г.

ПРЫСЬВЯЧАЮ ЯКУБУ КОЛАСУ

Землі раўніны, сіняя гладзь...
На раздарожжы бярозы стаяць...

Землі радзімыя яркнуць у рань...
Выйду спаткаю абноўлены край.

Выйду ў празрысты імклівы простор
І пакланяся вясыне залатой...

Ў родным бязбрэжжы ступае нага.
Сэрца, як колісь, ня съцісьне туга.

Ў шэрую музь не спаўеца зямля...
Многія пройдуць замецены шлях...

Многія пойдуць дарогай тваёй;
Многія пойдуць з табой, за табой...

Ў зарыве золака вынікнуў дзень—
Слова ня змоўкне гарачая зьвень...

У навальнічную золкую стынь,
Ў годы былыя запал не астый.

Бор малады там, дзе быў буралом...
Роднае слова жыве і жыло.

Вокам акінеш—і гордасць расьце—
Край дарагі прыгажэй, залацей...

Землі раўніны, сіняя гладзь...
На раздарожжы бярозы стаяць...

Полацак, 1926 г.

* * *

Ізноў, ізноў успыхнулі настроі,
Ізноў, ізноў ўстрывожаны спакой...
Так зоры ўспыхваюць вячэрняю парою,
Так зоры гаснуць ў цьмянасьці начной.

Учора—роспач чорная такая,
А зараз—зачарованая ціш...
Калісь, чорт ведае, чаго шукаў я,
А сёньня—адшумеў і съці...

Бо маладосьць ніколі непаўторна—
Раз адшуміш—і зробішся сталей...
І пацямнее у вачох надзорнасьць,
І станеш сам упарцей і стальней...

Таму цяпер перад вачмі маймі
У інакшых колерах успыхнуў съвет...
Я сам другі і зіркамі другімі
Гляджу дарогам пройдзеным усьлед.

Найлепшы лёс—дарэшты класьці сілы
І мускульнасьць здаровых рук,
Каб толькі край пад сінім небасхілам
Заўсёды бачыў радасьці зару.

А я—дзівак з агнаёвау душою—
Нашуся, як шалёны, па зямлі...
Цьвіце зара над роднай стараною,
Дзе колісь толькі палыны цьвілі.

Я сам яшчэ прайшоў ня так далёка,
А ўжо завеі замятаюць сълед...
О, каб вы ведалі, часамі як ня лёгка
Насіць імя—поэт...

Бо там, дзе слодычы—бывае горкасьць,
І безнадзейнасьць—там, дзе шмат надзей,
Я знаю—не пашлюць ніколі к чорту
За горды съпей з расчыненых грудзей.

Наш час такі... Хоць біся лбом аб съцены,
А йдзі ўпярод бяз стомы у нагах,
Бо кожнае прапушчанае мгненьне—
Прыпынак на прызначаных шляхах...

Таму і я з агнёваю душою
Нашуся, як шалёны, па землі...
Цьвіці, зара, над роднай стараною,
Дзе колісъ толькі палыны цьвілі.

Полацак 10-1—1927 г.

ЧУЖОЕ

ДА

ДАЛЕКІ КРАЙ!..

Далёкі край! Бязьмежныя прасторы!
Як жыта ў нас—у стэпах кавылі.
Вось чайкі белыя ўзвіліся ўгору
І ў далеч сінюю кудысьці паплылі.

А я стаю захоплены спакоем,
Вачыма ўпіўшыся ў нябачаную шыр...
Башкір гаворыць штосьці мне такое,
Ня знаю я гаворыць што башкір.

Я ўсё-ж стараюся два слова па-башкірску
Для прывітаньня шчырага звязаць.
А сонца сыпле залатыя пырскі
На жоўтавата-травянную гладзь...

Крыху пазьней, як сонца зіркам гордым
Прымусіць заход ружай палымнец,
Здаюцца мне вандруючыя орды
І табуны нязылічаных каней.

І як арлы бясстрашныя джыгіты,
І быстры тупат соценъ конскіх ног,
Як здань гадоў мінуўших і забытых
Былой Башкіріі съцяпной...

І стаў башкір з джыгіта земляробам,
Арду зъмяняў на хату і на плуг,
Каб, землю ўзрэзаўши стальным нарогам,
Үсшуміць калосьсем чорную зямлю.

Мой гаспадар заве мяне да хаты
І на кашме старой, як за сталом,
Замест гарэлкі (як у нас) поўквартай,
Мяне частуе моцным кумысом.

СВЯЕ
І па-башкірску многа мне гаворыць,
Як быццам я магу што зразумець...
Далёкі край! Стэповыя прасторы!
І кавылёў абветраная цьвець!

Башкірыя,
в. Алібеева, 1927 г.

СВАЁ Ў ЧУЖЫМ

Над травамі клубіцца дымам
Халодны вячэрні туман...
Прыгожа: як вечар абыме
Зямлю маладую ўпацьмах.

Тады я выходжу на ганак
І доўга ў раздум'і стаю.
А стэпы бялеюць ў туманах,
Ды шэрыя цені снуюць.

Такою прыгожай парою
Спакоен і рад я ўсяму.
Ўсьміхаюся ветла каровам
І нават настрою свайму.

І думаю шчасную думу,
Ласкаючы поглядам ноч
Далёка ад вулічных шумаў
Ў далёкай краіне съцяпной.

І сам я ня знаю... Чымусьці
Здаецца мне шорхат съцяпны
Далёкай лясной Беларусьсю
І говарам пушчаў лясных.

І добра, што вокал—нікога
І мгла прад вачым па съцяной...
Мне профіль знаёмы і строгі
Здаецца у цемры начной...

Стаю я такі ціхамірны—
Нішто ня трывожыць душы...
Паталі былога ўспаміны.
Ў нямую бяскрайнюю шыр.

...Пяюць на дварэ башкіраты
(Нязвычная музыка слоў!..)
Здаецца мне, нашы дзяўчата
Вядуць карагод за сялом...

Падходжу: задорныя твары
З іскрыста-касымі вачмі
Съмлюцца з маіх акуляраў
І з слоў нячуваных маіх.

Ах, шыры, пахучыя шыры!
І мяккасьць усходніх начэй
Задумнай стэповай Башкірый
Пад іскрамі зорных съячэй.

І месяц тут больш нейкі срэбны,
І ночы тут неяк цямней.
Стаю я такі непатрэбны
У гэтай чужой старане...

Задумаўся... На'т ня прыкметіў,
Што поплеч со мной гаспадар,
Прыгожы, у чорным бэшмеце,
Ўсьміхаецца, гледзячы ў твар.

Сядзім мы пад зорачным небам,
Ня знаю чаму я так рад:
— Скажы ты мне Усман што-небудзъ
Пра ваш незнаёмы мне край!

І слухаю я нібы сказку
Пра гэту дзіўную быль...
Ўжо зоры пачнуць скора гаснуць,
Рассыпаўшы срэбранны пыл...

Ды ў ранішнім сінім прасьвеце
Пакажуцца скрэзь туманы
І шпіцы старых мінарэтаў
І далі прастораў съяпных.

Ах, шыры, кавыльныя шыры!
Прыгожасць усходніх начэй
Задумнай стэповай Башкірый
Пад іскрамі зорных съячэй!

ТАЛІБ

У шырокіх стэпах пад Уралам
Неба ды кавыль.
Увечары аранжавыя далі
Сеюць зорак пыл.

І мулла ўсё так-жа з мінарэту
Ў гэты ціхі час
Заклікае верных Магамэту
На съяты намаз.

Нібы цені, ў цемры хтосьці бродзіць...
А вакол—цымней...
І тады Таліб з двара выводзіць
Двух съяпных каней.

Цемнатой ахойленыя шыры—
Ні канца, ні меж...
Патанулі селішчы башкіраў
Ў вечаровай цьмє...

Ў стэпе ціш... Хіба толькі спрасоньня
Шэпчуць кавылі...
І так быстра, быстра скачуць коні
І маўчыць Таліб.

Ў съвеце дружбы шчырай так нямнога
Не знайсьці—шукаць.
Як Таліб, ня бачыў я такога
Сябра-кунака.

Ў стэпе вёрст ня мераць... Ў бегу шпаркім
Коняй ня стрымаць.
У Таліба там была татарка—
Прыгажэй няма.

Дух джыгіта—гэта вольны сокал—
Ү лёце ня стрымаць.
Як-жа, як татаркі чорнавокай,
Як не пакахаць!

І, аддаўшы мне свае паводзьдзі,
Зълез з каня Таліб.
Дзёма-рэчка коціць свае воды,
Дрэмлюць Чук-Рак-Лы...

І татарка к дарагому госьцю
Выбегла з двара...
Я чужому шчасьцю не зайдрошчу,
Я и чужому—рад...

Што на съвеце маладосьці лепей?—
Гаварылі мы.
Былі-б толькі: сіла, коні, стэпы
Ды кумыс...

У широкіх стэпах пад Уралам
Неба ды кавыль...
Зноў увечар мы праз стэп скакалі
К Дзёме ў Чук-Рак-Лы.

Хто з джыгітаў гожую ня сватаў?—
Ды татарын злы:
Не заплоціш гэтакі багаты
За дачку калым.

Што мацней на съвеце за каханья
Пеннае віно?
І Таліб імчыцца на спатканьне
Ү стэп і нач.

І аднойчы: вечар надыходзіў,
Вокал—цішыня...
Бачу я: Таліб з двара выводзіць
Аднаго каня.

Залажыў нагу ў страмёна, ўскочыў:
— Ты чакай, кунак!

Праглынула цемра ўсходняй ночы
Стук капыт каня...

На съвітаньні, толькі занялася
Пунсавець зара,
Чую—конь капытамі заляскай,
Чую конскі храп.


То Таліб з татаркаю прымчаўся:
— Прывітай, кунак!
Вось яно джыгавітае шчасьце,
Што мацней віна.

Вольны вецер ў стэпе хто дагоніць?
Дзе яго шукаць?
Асядлалі пару съвежых коняй
І ў дарогу—ўскач.

Прыскакалі ўранку злыя госьці:
— Рускі, дзе Таліб?
— Запытайце ў ветру, дзе ён госьціць,
Дзе жывуць арлы.

Я чужому шчасьцю не зайдрошу,
Зайдрасьць ня люблю.
— Паскакаў Таліб за сотню вёрстаў
У савет па шлюб.

Башкірыя. Уфа.
4-VIII—27 г.



ЦЪВЕЦЕНЬ

ЕИ...

ЕИ...

Вясной жыцьцё
Заўсёды прыгажэй...
Вясной жыцьцё
Ня роніць жоўтых лісьцяў,
Няхай увосень—
Лісьцю парыжэць,
Увесну-ж—цьвеценъ
Яблынъ белаліцых.

Ня лірык я.
Гнусавіць каб аб „шчасьці“,
Ідылій кволых
Павуценъ плясьці.
Люблю
Няўклюжымі радкамі шастаць
І проці плыні
У жыцьці
Плысьці.

Ах, чэрвень мой!..
Залатарусы чэрвень!..
Я так люблю,
Я так люблю цябе...
Мне сум душу
Ніколі не ачэрніць,
Дый ня схілю я
Галаву журбе...

Ах, любы мой,
Ў зялёным калыханьні
Гатоў расплёскаць
Ўсю душу да дна...

Бывае
І бяз лірыкі каханьне,
Калі
Мяцежных дзён юнацтва—
Не дагнаць...

Многа такіх,
Такіх як ты прыгожых...
Многа—
З такою просінью ў вачох.
І што-ж?
Вывае, што і ў дзень пагожы,
А хмарамі зацягнена жыцьцё.

Ах, дружа мой!..
Я вельмі, вельмі молад.
Ці можна-ж так
Глыбока раніць сэрца?..
Яшчэ
Не перарос я комсамола,
Яшчэ
Нядайна кінуў піонэрыць.

І вось як я—
Такога сумазброда,
Што знае толькі
Песьні, съмех і шум,
Твой сіні зірк,
Такі прасты і родны,
Глыбока раніў
У самую душу.

І хай...
Душа ня будзе
З песьняй чорнай...
І хай жыцьцё й цябе
— Сёння люблю.
Няважна,
Што пашлеш поэта к чорту—
Поэтаў часта
К чорту шлюць.

Няхай і так,
А з маладых грудзей
Заўсёды радасьць
Песьняй будзе ліцца.
Вясной жыцьцё—
Заўсёды маладзей,
Вясной жыцьцё
Ня роніць жоўтых лісьцяў...

Полацак, 1926 г.

* * *

Асфальт, і пыл, і брудная панэль,
І ты адна, як кветка палявая...
Ня знаю я, чаму душа съпявала
Не па другіх, а па табе аднэй...

Прайшла... і ціхі сум палёў
Ад сініх воч самотнасьцю павеяў.
Ня знаю я... Чаму у сълед глядзеў я
І не хацелася ні стрэчы і ні слоў...

...Асфальт, і пыл, і брудная панэль,
І на панэлі п'яны я съпявую...
І ты адна, як краска палявая,
Чамусьці сёньня ўспоміналася мне...

1926 г.

* * *

Над зямлёю зоры палыхаюць...
Ружавее зарыва над краем...

Ружавее зарыва—пажар,
Залатыя водблескі дрыжаць...

На дарогу мы з табою вышлі—
Дагаралі зоркі ў цьмянай высі...

Я табою быў бяз хмелю п'ян,
Радасьць непаўторная мая...

Профіль строгі, вочы, як прадоньне...
Ах ты, сон цудоўны, дзе ты, сон мой?

Ці кахае любая, ці не?
На яву ўсё гэта ці ўва съне?

Можа ўсё забудзеца ці згіне,
Я-ж хаваю слова дарагія...

Можа ўсё мінецца наўсягды,—
Больш ня буду шумна маладым...

Ў маім сэрцы вогненасць пажару...
Ці пяю, як п'яны, ці я мару!

Ў маіх вочах—тысячы агней...
Ці кахае любая, ці не?..

Ці яна адкажа, а ці змоўчыць?
Ой вы, вочы, вочы, зоры-вочы!

ДР
Мо' адкажа міая, мо' не.
І складаю песьні, бы ўва съне...

Жыць-бы, жыць квітненьнем маладосьці.
Эхты, радасьць-шум, залётны госьць мой!

Не, ня скора мусіць разълюблю
І цябе і моладасьць сваю.

1927 г.

ДРУГУ

Дрэмле вечар...
Вясна залатая...
Ліпы ў цьвецені...
У сэрцы—май...
Дружа мой!..
Усё адцьвітае—
Маладосьць,
і жыцьцё,
і вясна.
Май галубіць
ружоваю цьвеценъню,
Гасьне вечар
у золаце зор...
Месяц, месяц!..
Што радасьцю съвецішся
З па·надхмар'я,
з-пад сініх зор?
Чуць сінене неба на ўсходзе,
Тухнуць зоры
адна за другой...
Дні праходзяць
і я так праходжу,
Усе мы пройдзем
сваёю парой...
Выйду.. Стану..
Крыжуюцца съцежкі.
Хто іх ведае, йсьці мне кудой.
Хай жалейкі пяюць безъмяцежна—
Прапяваюць удаласьць гадоў.
У сінім вечары
плача гармонік...

Чорт з табою,
съмейся і плач!..

Раз адзін
маладосьць адгамоніць!..

Раз адзін
майму сэрцу палаць!

Месяц ў просіні ранній растаяў...
Два разы ня прысьніца снам...
Дружка мой!..
Усё адцьвітае—

Маладосьць,
і жыцьцё,
і вясна...

Полацак, 1926 г.

* * *

Пачуцьці і ціхія думы
Ўскружылі, бы хмель, галаву.
Так люба пра мілую думаць
І съніць на яву.

Вось быццам-бы новай вясною
Юнацтва ўваскрэслы маё
І брызнула съвежаю ноўю
Забытае з ёй.

І зноў я нядбалы й вясёлы,
Як май жыцьцярадасны я...
Такая поэтава доля—
Ня выпіў, а п'ян.

Ў такую шчасльвую пору
Так хочацца жыць і любіць.
І вобраз любімай так дораг—
Яго не забыць.

Так дорагі стрэчы з любімай
І чыстыя думы і сны
І говар затоены й дзіўны,
Як шолах лясны.

Ніколі таго не паўторыш,
Што раз ў маладосьць адзвініць—
Каханьня шчасльвую пору,
Шчасльвия дні...

* * *

Мой ціхі дружка,
Дружка добры мой!
Я зноў пішу
Ўсхвалёваны і хмурны
І нібы з плачам восень нада мной
Заводзіць съпеў хаўтурны...

Я-ж так люблю
Жыцьцёвыя віхоры.
Я так люблю
Цябе і маладосьць.
А сёньня я
Надломаны і хворы
Прыслушваюся,
Як шуміць асеньні дожд়.

Але калі-б
Вось гэтакай парой
Прышла ты ціха—
Ціхая такая,
Я зноў-бы стаў
І весел і здароў...

Ах, ня шумі ты,
Восень дажджавая!..

Менск, 12-X—27 г.

УСЁ МЯНЯЕЦЦА...

Усё мяняеца,
Усё праходзіць—
За годам год.
За днямі дні...
То далі съветлыя,
То непагоды—
Усё адсьпываеш,
Усё адзьвініш!..

Так ціхім вечарам
Палаюць зоры
І гаснуць ўранку,
Нібы агні...
А часам хмары
Узвыш агорнуць,
І залатыя
Памеркнуць дні.

І рань барвоваяя,
Й гарачы поўдзень
Хвалююць кіпенем
У жылах кроў...
Усе неспакойныя,
Усё мы пройдзем,
Усё адгаворым
Сваёй парой...

Увесень хмурную
Зълятае лісьце,
Увесну белую
Зълятае цьвець...

Ліствой асыплеца,
Што было блізкім,
Завяне цьвеценъю
Вачэй адсьвет...

А покуль моладасьць
Души ня раніць,
А покуль моладасьць
Ў вачох цьвіце,—
Гарыце золакам,
Барвуйце раньнем,
Часіны съветлыя,
Як лятуценъ...

Квітнече-ж веснамі,
Дні залатыя!
Шумеце-ж, любыя,
Як ўвесну клён!
Бо прыдзе восень
З халоднай стынью—
Ў туман развеецца
Ваш любы сон...

Мінае моладасьць,
Мінаюць годы—
І рачавістасьцю
Паўстануць сны!
Усё мяняецца,
Усё праходзіць—
За годам год,
За днямі дні...

Полацак, 1926 г.

* * *

Нешта ёсьць такое ў гэтym съвеце,
Нешта ёсьць такое у жыцьці—
Адцьвітаць ня хочацца у цъвеце,
Ў адцьвітаньні хочацца цъвісьці...

Ад таго ня вянуць ў шчасьці губы,
Не бялее сноп густых валос...
Рад ўсяму, нібы спатканьню с любай,
Рад ўсяму, жыве што і жыло...

Мы умеем жыць зусім іначай,
Мы іначай можам паміраць...
Толькі шкода—хутка так праскача
Залатая шчасная пара...

Нешта ёсьць такое ў маладосьці—
Неразгаднасьць ўспыхваючых сіл,—
Вось і шкода—прайдзе шчасьце госьцем
І патоне ў змрокавую сінь...

Вось і шкода, што завянуць губы,
Што і кроў пакіне палымнець...
Сёньня-ж рад ўсяму, бы слову любай,
Сёньня—ў вочах іскаркі агней...

Вось і носіш голаву высока,
Вось і кожны крок куды стальней...
Ой, юнацтва, шумнакрылы сокал,
Пачакай!.. Чакай мяне!..

Ад таго—шумець, крычаць, скандаліць
Ані капелькі ня сорам мне...
Я гляджу:—наш век կуецца стальлю
І гарыць мільёнамі агней...

Гэткі век—разгар кіпучай працы,
Віхры радасьцяй, жаданьняў і надзеяй...
Рад бязъмерна, як пачне ўздымацца
У агняцьвеце кожны новы дзень.

Ёсьць такое шчасьце ў гэтым съвеце,
Ёсьць такая радасьць у жыцьці—
Адцвітаць ня хочацца у цьвеце,
У адцвітаньні хочацца цвісьці.

Менск, 4-III—27 г.

* * *

Ў просіні цёмных начэй
Зоры зара пагубляла...
...Думы, пакіньце гучэць!
Песьні, замоўкніце ў далях!

Месяца съвет на панэль
Срэбныя цені раскінуў...
Дзесьці сумуе па мне—
Маці сумуе па сыну.

Ў цёмную ноч ня тужы,
Родная ціхая маці,
Я ня прыстаў яшчэ жыць,
Я не пакінуў съмяяцца...

Можа я зъбіўся з пузін,
Можа я шмат сумазбродзіў...—
Цяжка бывае ісьці
І па шырокай дарозе.

Ты ня трывож сваіх дум,
Скора ізноў я вярнуся...
І як калісьці прыду
І вінавата ўсміхнуся...

Зноў я вярнуся чуць съвет—
Суму і радасьці веснік...
Скажуць, што сын твой—поэт
Самай бяспутнай песьні...

Пройдзе съцюдзёная сънеж,
Ў цьвецень адзенуцца сіні...
Ты ня журыся па мне,
Маці бяспутнага сына...

Полацак, 1926 г.

В Е Т Р Ы

Вейцеся, песьні, вы сокалам,
Гордымі ўзмахамі слоў...
Ноч, ня шумі ты асокаю!..
Жудасным ўсплёскам балот.

Шэпчуць бярозы кудлатыя,
Сыцелецца сівы туман.
Шэпча над шэрымі хатамі
Стрэх саламянная цьма.

Трэплецца шумнымі голълямі
Стройная здань тапалёў;
Шызым ўзвіваецца голубам
Ноч па-над ціхім сялом.

Ой, ня шумеце дубровамі!
Ой, ня шумеце ў палёх!..
Ночки мае чорнабровыя
З шэптам бярозавых слоў.

Травы вы, травы зялёныя,
Вамі я сэрца ўпаіў!..
Ветры вы, ветры залётныя,
Скуль вы?.. З якіх вы краін?..

Ветры гамоняць у зарасьлях,
Ветры пяюць сярод лоз...
Эх, абніму, ветры, зараз вас
Песьняй ахапкаю слоў.

Чую у песьнях алешнікаў
Гоман, раскацісты съмех,
Буйныя песьні начлежнікаў,
Коняй ірзаньне у цьме...

1925 г.

* * *

Плывуць над полем журавы
У даль, у сінь—бяз меж, бяз краю...
І неба, съветласьць сінявы
Зарой вячэрній дагарае.

Плывуць... Ня ведаю куды,
Якімі съцежкамі, трапамі...
Гады, прыгожыя гады,
Гады, патрачаныя намі!..

Мне сон прыгожы ваш знаём
Як посьле хмельнасьці пахмельле...
Юнацтва съветлае маё!..
Жыцьця бяспутнае вясельле!

І будуць зоры дагараць,
І рань, над краем праясьнене.
О, край!.. Мой край, зялёны край!..—
Жыцьцём завеі не асьнежаць.

І я з другімі чарадой,
На дол рассыпаўшы слоў срэбра,
Дарогай пыльнаю гадоў
Прайду, нікому не патрэбен...

Полацак, 1926 г.

* * *

...Лістападам туманіцца стынь...
Дзе ты?.. Дзе ты, мой сон залаты?

...Дзень у цьмяны туман патануў,—
Адасьніў, адзьвінеў я вясну.

...Многа ў вёснах атруты й віна!
Ах, па іншаму песні зьвіняць...

...Дагарае і тухне зара—
Толькі мне не пара дагараць...

...Пагляджу—ні канца, ні мяжы...
Для радзімы сваёй буду жыць!

...Да сьвітаньня і зоры съвецяць—
Буду пець і зьвінець да канца.

...Адшуміць, адквітнене вясна,—
Абарвецца і съціхне струна...

...Стануць сыпацца скора лісты...
Не забудзецца-ж сон залаты...

Полацак, 1926 г.

РАДЗІ

БУРЫ

ПРА

ЧУ

З ІМЕСТ

Стар.

ПРАДЗІМЕ

Мінаюць дні...	7
Песьня бадзёрасьці	9
На Сожы . . .	11
Песьня . . .	13
Памяці т. Войкава	15
* * * Ах, жыцьцё...	17
У сънежневай замеци	18
Баляды пра камісара	20
Прянясуся шалёна па краю...	23
* * * Берагам зялёным...	24
* * * Павольна, спакойна мінаюць гадзіны...	26
Уступ да ненапісанай поэмы	27
Полаччыне	28

БУРЫ ў ГРАНІЦЕ

* * * Ўсё дарую...	37
Буры ў граніце . . .	39
Бяспрытульnamу . . .	44
Наконт гораду . . .	45
Споведзь . . .	48
Вузавец . . .	54
Пра сябе . . .	61
* * * Хмуры такі і суровы я...	63
* * * Яснае такое...	64

ПРА НАС

Наконт поэзii . . .	69
Пра нас . . .	72
Якубу Коласу . . .	74
* * * Ізноў, ізноў успыхнулі настроi...	75

ЧУЖКОЕ

Далёкі край...	79
Сваё ў чужым . . .	81
Таліб . . .	83

ЦВЕЦЕНЬ

Стар.

Ёй...	89
* * * Асфальт і пыл...	92
* * * Над зямлёю зоры палыхаюць...	93
Другу	95
* * * Пачуцьці і ціхія думы...	97
* * * Мой ціхі дружка...	98
Усё мяняецца...	99
* * * Нешта ёсьць такое ў гэтым съвеце...	101
* * * Ў просіні цёмных начэй...	103
Ветры	105
* * * Плывуць над полем журавы...	106
* * * Лістападам туманіцца стынь...	107

Cap.

89

92

93

95

97

98

99

101

103

105


106

107

1964 г.

Бел. 1964
1964





ЦАНА 80 кап.

14
Ру

